

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэнзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

## Падзеі

**Актывіста рабочага руху будуць судзіць за паклёп на Лукашэнку.** Актывіста рабочага руху з Воршы Мікалая Разумава будуць судзіць паводле абвінавачвання ў паклёпе на Аляксандра Лукашэнку. Пракуратура завяла крымінальную справу супраць спадара Разумава неўзабаве пасля ягонага выступу на сустрэчы з Аляксандрам Мілінкевічам, якая праходзіла ў Воршы 24-га лютага. Колішні лідар рабочага руху, якога добра ведаюць амаль усе аршанцы, публічна выказаў меркаванне, што кіраўнік дзяржавы мае дачыненне да забойства Юр'я Захаранкі і Віктара Ганчара.

**Берасьце: улады забаранілі прадаваць кнігу пра ўкраінскае адраджэнне.** Кнігу пад назовам “Украінскае відроджэння на Берастейшчыне ў 80—90-х роках ХХ стагоддзя” немагчыма набыць у берасьцейскіх кнігарнях і замовіць у бібліятэцы. Аўтар кнігі — Мікола Казлоўскі. Аднак набыць кнігу альбо прачытаць яе ў бібліятэцы немагчыма. Спадар Казлоўскі даведаўся, што кіраўніцтву бібліятэкі і кнігарні паступіў вусны загад з ідэялічнай управы Берасьцейскага аблвыканкам: вярнуць кнігу аўтару.

**Сёння ў Менску на тэрыторыі ваеннай акадэміі адкрыты помнік Феліксу Дзяржынскаму.** Цырымонія адбылася напярэдадні Дня памежніка, ва ўрачыстасцях узяў ўдзел старшыня дзяржаўнага камітэту памежных войскаў Аляксандар Паўлоўскі.

## Людзі

**Былога сябру ініцыятывы групы Аляксандра Мілінкевіча судзяць за падрыхтоўку да масавых беспарадкаў.** 25 траўня а 10-й гадзіне раніцы на Гарадзеншчыне, ў Шчучынскім раённым судзе пачаўся разгляд справы Сяргея Ляшкевіча, якога вінавацяць у крымінальнай справе па артыкуле 293 Крымінальнага кодэксу (навучаньне ці іншая падрыхтоўка асобаў да ўдзелу ў масавых беспарадках). На судзе прысутнічаюць прадстаўнікі замежных амбасадаў, Аляксандар Мілінкевіч і Вінцук Вячорка, прадстаўнікі прэсы, у тым ліку здымачная група польскай тэлевізіі.

**Мікіта Сасім абвешчаны вязьнем сумленьня.** Праваабарончая арганізацыя "Amnesty International" прызнала вязьнем сумленьня маладзёжнага актывіста Мікіту Сасіма. Нагадаем, Мікіта Сасім быў затрыманы ў Менску 14 сакавіка. Яму інкрымінавалася ўхіленьне ад прызыву на ваенную службу. 12 мая ён быў асуджаны да трох месяцаў арышту.

## Абвесткі

**Новы конкурс – "Фота Свабоды".** "Фота Свабоды" – Ваш погляд на беларускае жыццё. Дасылайце (з кароткім апісаннем – што, дзе, калі) здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей на адрас [svaboda@rferl.org](mailto:svaboda@rferl.org) з пазнакай "fota Svabody". Падрабязнасці на [www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

**Створаны аргкамітэт грамадзянскай ініцыятывы “Дзеля абароны палітвязьняў і незаконна асуджаных у Беларусі”.** У аргкамітэт ўвайшлі былыя палітвязьні М. Марыніч, А. Васільеў і В. Леванеўскі. Яны плянуюць дамагацца адмены незаконных судовых прысудаў і вызвалення асобаў, якія паводле незаконных прысудаў трапілі ў турмы. Ініцыятары заяўляюць, што будуць ня толькі дапамагаць палітвязьням. Таксама плянуюцца бараніць правы ўсіх зняволеных і змагацца з практыкай катаванняў і здзекаў са зняволеных у беларускіх турмах. Прэсавая служба аргкамітэту паведамляе свой электронны адрас: [politzek@tut.by](mailto:politzek@tut.by)